

УДК 811.161.373.21

## АЙКОНІМЫ БЕЛАРУСІ, СУАДНОСНЫЯ З НАЗВАМІ ТРАВЯНІСТЫХ РАСЛІН

канд. філал. навук, дац. Н.А. РАДЗІВАНОЎСКАЯ

Беларускі дзяржаўны падарагічны ўніверсітэт імя М. Танка, Мінск

*Разглядаюцца айконімы беларусі, суадносныя з назвамі травяністых раслін.*

Уласныя назвы ўзнікаюць на розных этапах развіцця грамадства і нясуць у сабе адбітак сваёй эпохі. За аснову оніма бярэцца не кожнае слова, а толькі тое, якое абазначае харктэрную і важную для свайго часу рэалію. У адзін перыяд гісторыі чалавецтва – гэта прыродныя асаблівасці мясцовасці, у другі – назва калектыву першапасяленцаў, у трэці – імя ўладальніка паселішча і г.д. Адным з адметных вынікаў гэтага складанага і працяглага гістарычнага працэсу з'яўляецца вылучэнне разнастайных лексіка-семантычных груп у айканімі асобных рэгіёнаў Беларусі.

Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету, даволі шырока прадстаўлены ў айканімічнай сістэме Беларусі. Гэта адзін з найбольш старажытных па паходжанні пластоў лексікі, на што ўказвае не толькі ўласна аснова, але і спосабы афіксации – сярод такіх называў шмат невытворных, што гаворыць пра першаснасць іх паходжання.

Назвы населеных пунктаў нашай краіны, у якіх увасоблены канкрэтныя батанічныя найменні, вызначаюцца прыкметнай шматварыянтнасцю і паўтаральнасцю. Разам з тым семантычную матывацыю ўтваральных лексем часта адназначна ўстанавіць немагчыма, паколькі яны могуць абазначаць некалькі рэалій, а таксама з'яўляцца мнагазначнымі словамі ў літаратурнай і дыялектнай мовах.

Як сведчыць аналіз фактычнага матэрыялу, у якасці словаўтваральных асноў беларускіх айконімаў шырока выкарыстоўваюцца лексемы – назвы травяністых раслін. Сабраны фактычны матэрыял выразна падзяляеца на наступныя тэматычныя групы:

- 1) айконімы, суадносныя з назвамі лугавых і палявых травяністых раслін;
- 2) айконімы, суадносныя з назвамі сельскагаспадарчых травяністых раслін;
- 3) айконімы, суадносныя з назвамі лясных травяністых раслін;
- 4) айконімы, суадносныя з назвамі водных травяністых раслін;
- 5) айконімы, суадносныя з назвамі кветковых агародных і пакаёвых раслін.

1. Сярод айконімаў, суадносных з назвамі лугавых і палявых травяністых раслін, найбольш пашыраны найменні, утвораныя ад лексем *крапіва*, *мурава*, *лапух*.

Намі адзначана 7 айконімаў (13 населеных пунктаў), суадносных з лексемай **крапіва**: *Вялікая Крапіўня* (Касц.)., *Горная Крапіўна* (Ариш.), *Крапіва* (Бых.)., *Крапіўна* (Ариш. –2, Мядз. – 2, Смарг.), *Крапіўнікі* (Валож., Шарк. – 2), *Крапіўня* (Бярэз.), *Малая Крапіўня* (Касц.). Геаграфічны аналіз сведчыць, што адзначаныя найменні не сустракаюцца ў Брасцкай і Гомельскай абласцях. У аснове айконіма *Крапіва* можа быць і антрапонім *Крапіва* [1, с. 217]. Вядомы беларускі анатомолаг В.П.Лемцюгова адзначае, што назва *Крапіўнікі* магла ўтварыцца і ад антрапоніма *Крапіўнік* [3, с. 20]. Як адзначаюць беларускія этымолагі, праславянскае *korpiva* не мае надзеінай этымалогіі. У якасці вельмі асцярожнай гіпотэзы можна дапусціць італьянскую крыніцу: \**kapr-īva*. Карапёвая частка гэтай рэканструяванай формы ўзыходзіць да назвы казы (лац. *capra* ‘каза’). Тады гэта ‘казіная трава’ (параб. казіна ‘дзікая трава, неурядлівая забалочаная сенажаць, дзе расце вельмі жорсткая, дзікая трава (пустазелле)’ або ў адпаведнасці з іншай матывацый ‘едкая’). Чэшскі этымолаг В.Махэк звязвае \**kropiva* з *kropiti*, паколькі *крапіву* залівалі варам пе-рад скормліваннем жывёле [8, V, с. 111–112].

З лексемай **мурава** ‘густая зялённая маладая трава’ [5, III, с. 181] суадносіцца 8 айконімаў, якія з'яўляюцца назвамі 10 населеных пунктаў: *Мурава* (Бярэз.), *Мурава* (Пруж.)., *Муравец* (Клім. –2), *Муравіцкія* (Гарад. да 1974), *Мурагі* (Расон., Уш.), *Мурожнае* (Лаг.), *Мураўчыцы* (Кам.), *Муражы* (Брасл.). Гэтыя найменні спарадычна прадстаўлены на тэрыторыі Віцебскай, Мінскай, Магілёўскай і Брэсцкай абласцей. І.Я. Яшкін адзначае іншую семантыку гэтай лексемы: 1) сухадольная сенажаць з добрай травой, 2) газон, 3) ракіта звычайная [9, с. 115]. Лексемы з гэтымі значэннямі таксама маглі стаць базай для ўзнікнення айконімаў. Айконім *Мурава* суадносіцца з лексемай *мурава*, якая ў слоўніку І.Я. Яшкіна падаецца са значэннем: 1) зямля, якая не апрацоўваецца; алога, 2) трава мурожніца *Festuca elatior* L.; самае лепшае лугавое сена [9, с. 115]. Адназначна сказаць, якое са значэнняў легла ў аснову найменняў, зараз нельга.

Спарадычна на тэрыторыі Беларусі прадстаўлены айконімы, суадносныя з лексемай **лапух**: *Лапухі* (Кап.), *Лапухова* (Слон.), *Лапухоўка* (Паст.)., *Лапушанішкі* (Брасл. да 1973), *Лапушна* (Дзятл.), *Лапушніца* (Гарад.), *Лапушына* (Шарк.). Усяго зарэгістравана 7 айконімаў, якія з'яўляюцца назвамі 7 населеных пунктаў. Як сведчыць геаграфічны аналіз, адзначаныя найменні не сустракаюцца на поўдні і паўднё-

вым усходзе Беларусі. Трэба заўважыць, што ў назве *Лапухова* ўтваральнай асновай мог быць і антрапонім *Лапухоў* [1, с. 256]. Вядомы рускі даследчык А.М.Тубачоў адзначае, што \**lapuhъ* – гэта праславянскае вытворнае з суфіксам *-ихъ* (*i* – *ixa*) ад спрадвечнага корана *\*lop-* і роднаснага літоўскага *lāpas* ‘ліст (на дрэве ці іншай расліне)’, латышскага *lapa* ‘ліст’, якое збліжаюць з лацінскім *lappa* ‘лапух’. Следам за Э.Бернекерам, А.М.Трубачоў зазначае малаверагоднасць запазычання славянскага *\*lopuhъ/\*lorixa* з лацінскага *lappa* ‘лапух’, з прычыны больш шырокай семантыкі праславянскіх утварэнняў з коранем *\*lop-* і рэканструйванага першапачатковага значэння гэтага славянскага корана – ‘ліст’ [7, 16, с. 69–71].

Ад усходнеславянскай лексемы **ромашка** (беларуская – рамонак) утворана 7 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 9 населеных пунктаў: *Рамашкава* (Тал.), *Рамашкавічы* (Паст.), *Рамашкі* (Лях., Мядз., Шч.), *Рамашкі I* (Глыб.), *Рамашкі II* (Глыб.), *Рамашкіна* (Гараd. да 1974), *Рамашова* (Паст. да 1975). М.Фасмер адзначае, што ўсходнеславянская лексема запазычана з лацінскай праз пасрэдніцтва польскай мовы [6, III, с. 499 – 500].

Айконімы, суадносныя з лексемай **лебяды**, адзначаны на поўначы і паўночным заходзе Беларусі. Усяго зафіксована 5 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 5 населеных пунктаў: *Лебяды* (Воран. да 1976), *Лебяднікі* (Воран.), *Лябёдка* (Шч.), *Лябёды* (Віц. да 1973), *Лябяды* (Зэльв.). Па паходжанні слова *лебяды* роднаснае з лацінскім *albus*, якое мае значэнне ‘белы, светлы, ясны’ [8, V, с. 272]. Таму назва вёскі магла ўзнікнуць не толькі ад назвы расліны. Магчыма, што паселішчу або яго жыхарам была харектэрна якая-небудзь белая, светлая дэталь. Таксама можна дапусciць, што некаторыя айконімы маглі ўзнікнуць ад назвы птушкі лебедзь. Побач з гэтымі найменнямі варта разгледзець айконімы *Лобжа* і *Лобча*. Як зазначае В.А.Жучкевіч, гэтыя айконімы – трансфармацыя славянскай асновы лебяды, старажытнарускай лобода. Гэта аснова шырока прадстаўлена ў старажытнарускіх тэкстах: «Прохор … собираше лободу и своима рукама истирия, хлеб себе творяша» або «Собирает же Лободу и руками стириша, творяша хлебы и сим питаща, и тако весь живот свой пребы без хлеба, сего деля прозван бысть лободником». В.А. Жучкевіч адзначае таксама, што даследчыкі У.М. Тапароў і А.М. Трубачоў лічаць падобныя назвы балтыйскімі [2, с. 206].

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што з лексемай **рута** суадносіцца 6 айконімаў (6 населеных пунктаў) і ўсе яны знаходзяцца ў Гродзенскай вобласці: *Горная Рута* (Кар.), *Горныя Руткавічы* (Кар.), *Дольная Рута* (Кар.), *Новая Руткавічы* (Кар.), *Рутка I* (Навагр.), *Рутка II* (Навагр.). Этымолагі адзначаюць, што лексема *рута* запазычана праз пасрэдніцтва польскай мовы з сярэдневерхненемецкай *rûte* ‘рут’ ад лацінскага  *ruta* ‘нейкая горкая трава’ [6, III, с. 523].

З лексемай **канюшына** суадносіцца 5 айконімаў (5 населеных пунктаў): *Вялікія Канюшаны* (Лід.), *Канюшаны* (Лід.), *Канюшоўшчына* (Валож.), *Канюшоўшчына* (Бар.), *Малыя Канюшаны* (Лід.). Як адзначаюць беларускія этимолагі, лексема *канюшына* запазычана з польскай мовы [8, IV, с. 243]. Існуюць таксама айконімы, утвораныя ад балтыйскай асновы *dobilas*, суадноснай па значэнні з асновай *канюшына* [2, с. 101]. Гэта назвы: *Дабея* (Шум.), *Дабея I* (Шум. да 1938), *Дабея II* (Шум. да 1938).

Дыялекцная лексема **пыра** (у літаратурнай мове – **пынік**) мае значэнне ‘род шматгадовых травяністых раслін сямейства злакавых, некаторыя з якіх з’яўляюцца вельмі шкодным пустазеллем, а іншыя вырошчваюцца на корм жывёле’ [5, IV, с. 531]. Усяго намі адзначана 4 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 4 населеных пунктаў: *Пыра* (Гродз.), *Пырашава* (Уздз.), *Пырцы* (Чав.), *Пырычына* (Глыб.). У мінулым гэта расліна была распаўсюджана даволі шырока. Вядомы шэраг старажытнарускіх тэкстаў з гэтым словам: ‘опреснок пырян’, ‘въесеть пшеница и ячмень и пыро’, ‘възми себе пшеница и ячмень и боб и ляща и просо и пыро’. [2, с. 214].

З лексемай **хвошч** суадносіцца 4 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 9 населеных пунктаў: *Хващавік* (Шум.), *Хващова* (Глыб., Леп.), *Хващоўка* (Б.-Каш. да 1969, Маг., Мал. да 1977, Хойн.), *Хващы* (Краснап., Чашн.). Трэба адзначыць, што ўтваральнай асновай для айконімаў *Хващова* і *Хващы* маглі быць адпаведна і антрапонімі *Хващоў* і *Хвошч* [1, с. 430]. Побач з гэтымі айконімамі можна паставіць назвы *Вялень* (Пух.) і *Вялец* (Валож., Глыб.). В.А. Жучкевіч выказвае меркаванне, што яны ўтвораны ад старажытнарускай асновы *vialki*, але ў той самы час да гэтай асновы блізкая ўстарэлая назва *хващича* – авель, авялец, які некалі выкарыстоўвалі захарактерыстычнай.

Намі адзначаны 4 айконімы (4 населеныя пункты), суадносныя з лексемай **чэмер**: *Чамяры I* (Кам.), *Чамяры II* (Кам.), *Чамярынне* (Малар.), *Чэмер* (Кобр.).

**Брыца** – ‘аднагадовая травяністая расліна сямейства злакавых; плашчуга, пласкуша, курынае просьца’ [5, I, с. 412], а таксама ‘пустазелле з чорнымі зярніткамі, пынік, від белай пшаніцы’ [8, I, с. 393]. З гэтай лексемай суадносіцца 4 айконімы (6 населеных пунктаў): *Брыцалавічы* (Асін.), *Брыцікі* (Шарк., Шум. - 2), *Брычанькі* (Докши.), *Брычыцы* (Дзяял.). Назвы маглі быць утвораны ад асновы з любым з пералічаных значэнняў.

Намі зафіксованы адзінкавы ўтварэнні ад асновы **дзягіль**: *Дзягілева* (Беш.), *Дзягілі* (Мядз.), *Дзягільна* (Дзярж.). Як слушна адзначае В.А. Жучкевіч, асобныя назвы гэтай групы могуць быць патра-

німічнага паходжання; аснова ж асабовага імені мела значэнне ‘перавязь, рамень’: “Люте привлачащемь грехы яко дягом южемь, яко дягом ярма юница безалония” або “Связана бы дягомъ волоцемъ по нозе” [2, с.115].

Пры аналізе фактычнага матэрыялу выяўлены 3 айконімы (4 населенныя пункты), якія суадносяцца з лексемай **казялец**: *Казелькі* (*Miér.*), *Казельскія* (*Miér.*), *Казельшчына* (*Валож.*, *Мін.*).

Вядомы беларускі даследчык В.А. Жучкевіч выказвае меркаванне, што айконімы *Гічы* (*Дубр.*) і *Гічыцы* (*Ivač.*) паходзяць ад дыялектнай лексемы **гічы** – ‘буйныя і жорсткія сцёблы травяністай расліны, бур’ян’ [2, с. 70]. У “Слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча” ўказваецца яшчэ адно значэнне лексемы *гічы* – ‘бурачнік’ [4, I, с. 446]. Якое з гэтых значэнняў стала базай для ўтварэння айконімаў, адназначна сказаць складана.

Слоўнікі фіксуюць некалькі значэнняў слова **зёлкі**: 1) лекавыя травы [5, II, 742]; 2) дзікарослыя травы [4, II, с. 306]. З гэтай лексемай суадносіца 1 айконім (1 населены пункт): *Зёлава* (*Драг.*).

Лексема **мятліца** ў аснове 2 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 2 населеных пунктаў: *Мятлічына* (*Лаг.*), *Мятлічыцы* (*Лаг.*).

Намі адзначана адзінкае ўтварэнне ад лексемы **буякі**: *Буякі* (*Смарг.*). Але не выключана і магчымасць таго, што ўтваральнай асновай айконіма быў антрапонім *Буяк* [1, с. 74].

Лексема **ваўчкі** суадносіца з 1 айконімам, які з’яўляеца назвай 6 населеных пунктаў: *Ваўчкі* (*Глыб. да 1965, Маст., Слон., Шарк., Шум. да 1949*).

Адзінкае ўтварэнне адзначана ад лексемы **касач**: *Касачы* (*Bič.*). Аднак касачом называецца таксама і цецярук-самец, які ў адрозненне ад самкі мае ў хвасце доўгае выгнутае пер’е [5, II, с. 656]. Якое з гэтых значэнняў мае аснова ў айконімах, вызначыць немагчыма. Не выключана, што асновай для ўтварэння айконіма быў антрапонім *Касач* [1, с. 191].

В.А. Жучкевіч адзначае, што назва *Чамялы* (*Ivač.*) утворана ад лексемы **чамялы** – ‘бур’ян, пустазелле’ [2, с. 400].

З лексемай **чарнобыль** суадносіца 1 айконім (1 населены пункт): *Чарнобыль* (*Маг.*).

2. Немалаважную ролю ў жыцці нашых продкаў адигрывала сельская гаспадарка. Гэта не магло не адлюстраўвацца ў айканімі. Сярод айконімаў, суадносных з назвамі сельскагаспадарчых травяністых раслін, найбольш пашыраны найменні, утвораныя ад лексем *рэпа*, *гарох*, *боб*, *жытам*, *каноплі*.

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што лексема **рэпа** стала асновай для ўтварэння 16 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 39 населеных пунктаў: *Вялікае Рэпічча* (*Мядз.*), *Рэп’е* (*Мін. да 1971, Рэпавічы* (*Бераст.*), *Рэпалава* (*Шкл.*), *Рэпаўшчына* (*Брасл.*), *Рэпеничына* (*Брасл.*), *Рэпін* (*Акц.*), *Рэпічы* (*Бар.*), *Рэпішкі* (*Паст.*), *Рэпічча* (*Acin.*, *Бабр.*, *Браг. да 1938, Брасл.*, *Ветк.*, *Гарад.*, *Дзяял.*, *Докши.*, *Кам.*, *Кліч.*, *Краснап. – 2, Крыч.*, *Лаг.*, *Маг.*, *Miér. да 1973, Mieś. da 1976, Мядз.*, *Пух.*, *Реч.*, *Смал.*, *Чач.*, *Чэрв. да 1966*), *Рэпішчы* (*Чэрв.*), *Рэпкі* (*Дзяял.*, *Раг.*), *Рэпля* (*Ваўк.*), *Рэпная Града* (*Кап.*), *Рэпнікі* (*Лід.*), *Рэпухава* (*Ариш.*)). Аналіз матэрыялу паказвае, што айконімы, суадносныя з лексемай *рэпа*, досыць раўнамерна прадстаўлены на тэрыторыі Беларусі, за выключэннем Брэсцкай вобласці, дзе адзначаны адзінкае ўтварэнні. Трэба адзначыць, што ўтваральнай асновай айконіма *Рэпнікі* мог быць і антрапонім *Рэпнік* [1, с. 359].

Намі зафіксованы 15 айконімаў (19 населеных пунктаў), суадносных з лексемай **гарох**: *Вялікае Гарохавішча* (*Дзяярж.*), *Гарохава* (*Бабр.*), *Гарохавае* (*Шум. да 1939, Гарохавішча* (*Малар. – 2*), *Гарохавішчы* (*Акц.*), *Гарохаў* (*Калінк.*), *Гарохаўе* (*Глыб.*), *Гарохаўка* (*Бабр.*, *Брасл.*, *Сл.*), *Гарохаўцы* (*Салігор.*), *Гарошкава* (*Дубр.*), *Гарошкаў* (*Реч.*, *Хойн.*), *Гарошкаўка* (*Кам.*), *Гарошкаўка II* (*Кам.*), *Гарошкі* (*Мін.*), *Малое Гарохавішча* (*Дзяярж.*)). Плады гэтай расліны маюць такую ж назну, таму зараз цяжка адзначана сказаць, ад якога менавіта значэння асновы ўтварыліся айконімы. Адзначаныя найменні спарядычна сустракаюцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі. У аснове айконімаў *Гарохава*, *Гарохаўка*, *Гарошкава*, *Гарошкаў*, *Гарошкі* могуць быць і адпаведна антрапонімы *Гарохаў*, *Гарох*, *Гарошка* [1, с. 104].

Ад лексемы **боб** утворана 14 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 20 населеных пунктаў: *Бабавічча* (*Уш.*), *Бабаедава* (*Беш.*, *Сен.*), *Бабовікі* (*Пол.*), *Бабовічы* (*Калінк.*), *Бабовічча* (*Сл.*), *Бабонеўка* (*Кар.*), *Бабоўе* (*Бабр.*, *Шарк.*), *Бабоўка* (*Жлоб.*, *Кліч.*, *Чашн.*, *Шум. да 1939*), *Бабоўня* (*Кап.*), *Бабоўскі* (*Жлоб. да 1966*), *Бабоўцы* (*Лід.*), *Бабы* (*Пух.*, *Шум. да 1939*), *Бобінка* (*Кам.*), *Бобкі* (*Драг.*). Найбольш распаўсюджаны гэтыя найменні ў Віцебскай вобласці. У аснове айконімаў *Бабовічы* і *Бабоўскі* магчыма і антрапонімы *Бабовіч*, *Бабоў* [1, с. 56].

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што з лексемай **жытам** суадносіца 10 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 11 населеных пунктаў: *Жытанежжса* (*Б.-Каш.*), *Жытаполле* (*Шарк.*), *Жыткавічы* (*Жытк.*), *Жытлін* (*Ivač.*), *Жытнавічы* (*Пін.*), *Жытнае* (*Дзяярж.*), *Жытнёва* (*Віл. да 1980*), *Жытнёў* (*Чэрв.*), *Жытодўля* (*Гом.*), *Жыцін* (*Acin.*, *Жаб.*). Жытам называецца таксама і зерне гэтай расліны, але паходжанне айконімаў ад лексемы жытам з такім значэннем менш верагодна. Магчыма, назвы маглі ўтварыцца ад лексемы жытам з семантыкай ‘жытнія палі’ [5, II, с. 266]. Назва *Жыткавічы* магла ўтварыцца і ад антрапоніма *Жытко* [1, с. 151].

У аснове 10 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 11 населеных пунктаў, лексема **каноплі**: *Канапелька* (*Лельч.*), *Канапелькі* (*Уздз.*), *Канапельчыцы* (*Тал.*), *Канопліск* (*Пруж.*), *Канапліцы* (*Раг.*),

*Канаплічы* (Валож.), *Канаплянічына* (Брасл., Глыб. да 1971), *Малая Канапліцы* (Раг.), *Новыя Канапліцы* (Раг.), *Падканаплічча* (Петр. да 1964). Айконімы, судносныя з лексемай каноплі, спарадычна прадстаўлены на тэрыторыі Беларусі, за выключэннем Гродзенскай вобласці, дзе не адзначаны гэтыя ўтварэнні. Праславянскае *koporja*, *kopor(j)ъ* адносіца да інда-іран. \**kana-* ‘насennая’. У якасці еўрапейскага культурнага слова выкарыстана форма \**kana-pis-* ‘мужчынскія каноплі’ > ‘каноплі ўвогуле’ [8, IV, с. 239]. Трэба адзначыць, што найменні *Канапелька*, *Канапелькі*, *Канаплічы* маглі ўтварыцца і ад антрапонімаў *Канапелька* і *Канопліч* [1, с. 177].

Ад лексемы **мак** утворана 9 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 21 населенага пункта: *Макава* (Ганц.), *Макавічы* (Глуск.), *Макавічча* (Сл. да 1968), *Макавішчы* (Кам., Уздз.), *Макаўе* (Асін. да 1971, Барыс. – 2, Б.-Каш., Віл., Глыб., Гом., Кліч. да 1977, Крыч., Чач., Шум., Шум. да 1952), *Макаўка* (Бялын.), *Макаўня* (Маг.), *Макаўчыцы* (Дзярж.), *Макаўчына* (Ашм.). Як адзначае В.А. Жучкевіч, айконімы *Макаўе*, *Макавічча* – назвы-азначэнні: месцы быльх пасеваў маку. Мак як культура ў мінульым займаў адметнае месца ў паўсядзённым жыцці беларусаў: макаўкі, макавае малако з аўсяным кісялём былі шырока распаўсюджаны на тэрыторыі краіны [2, с. 220].

Занатавана 8 назваў (8 населеных пунктаў), судносных з лексемай **крап**: *Акропна* (Драг. да 1976), *Вялікія Укропавічы* (Лаг.), *Кропаўчына* (Валож.), *Малыя Укропавічы* (Лаг.), *Укропава* (Мал.), *Укроп’е* (Шарк. да 1976), *Укропенка* (Смарг.), *Укропішкі* (Ашм.). Трэба заўважыць, што сярод гэтых айконімаў відавочна вылучаецца назва *Акропна*. Магчыма, яна ўтварылася ад беларускай асновы крап з пратэтычным *a*. Геаграфічны аналіз паказвае, што айконімы, судносныя з лексемай *крап*, не выяўлены на тэрыторыі Гомельскай і Магілёўскай абласцей.

Ад лексемы **бурак** утворана 5 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 9 населеных пунктаў: *Бура́кі* (Паст.), *Буракі* (Лёзн. – 2, Уш. да 1970), *Буракова* (Верхнядзв., Лёзн., Міёр.), *Буракоўцы* (Лях. да 1972), *Бурачкі* (Кл. да 1964). Ад рускай назвы гэтай жа расліны **свекла** утвораны айконім *Свеклічы* (Драг.). Назвы *Буракі*, *Буракова*, *Бурачкі* могуць судносіцца і з антрапонімамі *Бурак*, *Бурачок* [1, с. 68].

Спарадычна на тэрыторыі Беларусі прадстаўлены назвы, судносныя з лексемай **грэчка**: *Грачанішкі* (Астэр.), *Грачухі* (Жлоб.), *Грачыхі* (Тал.), *Грачыхіна* (Гарад. да 1971, Хойн.), *Грачышина* (Навагр.). Усяго намі зафіксавана 5 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 6 населеных пунктаў.

Пры аналізе фактычнага матэрыялу адзначаны 4 айконімы (8 населеных пунктаў), утвораныя ад лексемы **авёс**: *Аўсянічка* (Брасл.), *Аўсянікі* (Віл., Глыб., Докш., Чашн.), *Аўсяніца* (Шч.), *Аўсяніка* (Гор., Міёр.).

Лексема **капуста** ў аснове 4 айконімаў (7 населеных пунктаў): *Капуснікі* (Лаг. да 1929), *Капусты* (Слон.), *Капусціна* (Валож., Віл., Кір., Уш.), *Капусцічы* (Мядз.). Трэба заўважыць, што ў назве *Капусціна* ўтваральний асновай мог быць і антрапонім *Капусцін* [1, с. 181].

Лексема **агуроўка** стала асновай для ўтварэння 4 айконімаў (4 населеных пункты): *Агуркі* (Верхнядзв.), *Агурні* (Глыб.), *Агурэшчына* (Шум. да 1937), *Гурковічча* (Шкл.).

Лексема **рэдзька** мае некалькі значэнняў: 1) агародная карняплодная расліна сямейства крывакветных; 2) карняплоды гэтай расліны з гаркаватым вострым смакам і пахам; 3) асобны плод гэтай расліны [5, IV, с. 749]. Вызначыць, якое з гэтых значэнняў ляжыць ў аснове назваў, зараз не ўяўляеца магчымым. Намі адзначаны 3 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 4 населеных пунктаў: *Рэдзька* (Маз.), *Рэдзькавічы* (Віл.), *Рэдзькі* (Дубр., Мал.).

З лексемай **гарбуз** судносіцца 2 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 5 населеных пунктаў: *Гарбузовіца* (Шум. да 1939), *Гарбузы* (Дзярж., Шум., Шум. да 1937, Шум. да 1939). Плады гэтай расліны маюць такую ж назvu, таму цяжка адназначна сказаць, менавіта якое значэнне легла ў аснову айконімаў. Трэба заўважыць, што ўтваральний асновай у гэтых найменнях маглі быць і антрапонімы *Гарбузоў*, *Гарбуз* [1, с. 103].

Адзначаны адзінкавыя ўтварэнні ад лексемы **лён**: *Ільнозавод* (Гарад.), *Лёнава* (Шум.). Усяго 2 айконімы, якія з’яўляюцца назвамі 2 населеных пунктаў.

З рускай лексемай **лук** судносіцца 2 айконімы (2 населеных пункты): *Лукавіца* (Гродз.), *Лукавыя* (Астэр.). Ад беларускай назвы гэтай расліны **цыбуля** утворана назва *Цыбульская* (Дубр.). Не выключана магчымасць таго, што ўтваральний асновай у айконіме *Цыбульская* быў антрапонім *Цыбульскі* [1, с. 440].

Пры аналізе фактычнага матэрыялу зафіксаваны 2 айконімы (2 населеных пункты), судносныя з лексемай **табака**: *Табакераўшчына* (Брасл.), *Табачнікі* (Гарад.).

Назва *Пшанічана* (Глыб.) судносіцца з лексемай **пшаніца**.

Айконім *Фасола* (Шум. да 1939) утвораны ад лексемы **фасоля** ў мясцовым вымаўленні.

Зафіксавана адзінкавае ўтварэнне ад лексемы **частнок**: *Часнакі* (Валож.).

Лексема **ячмень** ляжыць у аснове айконіма *Ячменішкі* (Брасл.).

3. Нягледзчы на тое, што на Беларусі шмат рэк, азёр, балот і адпаведна багатая расліннасць вакол гэтых водных аб’ектаў, група айконімаў, судносных з назвамі водных травяністых раслін, не вельмі шырока прадстаўлена ў айканімі. Сярод гэтай групы найбольш вылучаюцца найменні, утвораныя ад лексем *трыснёг* і *рагоз*.

Ад лексемы **тростник** утворана 8 айконімаў, якія з'яўляюцца назвамі 10 населеных пунктаў: *Вялікая Трасцяніца* (Барыс.), *Вялікі Трасцяніец* (Мін.), *Малая Трасцяніца* (Барыс.), *Малы Трасцяніец* (Мін.), *Трасцівец* (Бых.), *Трасціно* (Хоц.), *Трасцяніец* (Лоеў, Уздр.), *Трасцяніца* (Докши, Кам.).

У аснове 8 айконімаў (12 населеных пунктаў) лексема **рагоз**: *Вялікая Рагозніца* (Маст.), *Малая Рагозніца* (Маст.), *Рагазін* (Браг. да 1974), *Рагазы* (Мал.), *Рагозіна* (Арш. – 2, Лаг., Міёр. да 1973, Уш.), *Рагозінка* (Чав.), *Рагозічча* (Б.-Каш.), *Рагозна* (Карм. да 1962). Праславянскае \*rogozъ хутчэй за ўсё вытворнае ад *rogъ* ‘рог’ [6, III, с. 490].

Намі адзначаны адзінкавыя назвы, судносныя з лексемай **асака**: *Асака* (Пух.), *Асакоўшчына* (Шум. да 1939). Усяго 2 айконімы, якія з'яўляюцца назвамі 2 населеных пунктаў. І.Я. Яшкін адзначае, што *асака* – гэта таксама і месца, балоцісты нізкі поплаў [9, с. 15], якое магло даць назну населеному пункту. Этымолагі паравоўваюць гэтую лексему з літ. *āšakā*, лат. *asaka* ‘рыбная костка’, а далей узводзяць да індаеўрапейскага кораня \*āk’-. Ф.Міклашыч звязваў з коранем \*sek-, што вядзе да паравання з ням. *Säge* ‘піла’, англ-сакс. *secg* ‘асака, трыснёт’ [8, I, с. 162].

Аналіз фактычнага матэрыйялу паказаў, што з лексемай **чарот** судносіца 3 айконімы, якія з'яўляюцца назвамі 4 населеных пунктаў: *Чараты* (Б.-Каш.), *Чарот* (*Acin.* да 1967, Б.-Каш.), *Чароты* (Пух.). Паводле “Глумачальнага слоўніка беларускай мовы” чарот – гэта ‘высокая травяністая расліна сямейства асаковых, якая расце ў вадзе рэк, азёр, на балотах // зараснік гэтай расліны’ [5, V, с. 301]. І.Я. Яшкін указвае на 2 значэнні гэтай лексемы, блізкія да апошняга, адзначанага ў “Глумачальным слоўніку беларускай мовы”: 1) зараснік высокіх вадзяных ці балотных раслін з сям’і злакавых *Phragmites communis* Trin, пустых у сярэдзіне з піраміdalнай пушытай мяцёлкай; 2) зараснік высокіх вадзяных ці балотных раслін з сям’і асаковых *Scirpus lacustris* L, сітавых у сярэдзіне [9, с. 204]. Магчыма, паселішчы атрымалі такія назвы, бо непадалёку былі зараснікі гэтих раслін. На думку этымолагаў, лексема \*čertъ на славянскай глебе судносіца з дзеясловамі \*čersti, \*čyrtō, што звычайна выкарыстоўваюць для ўзвядзення \*čertъ да індаеўрапейскага \*ker- ‘рэзаць’, прычым чарот, триснёт названы так таму, што мае вострае лісце. Іншыя навукоўцы, якія сумняваюцца ў гэтай этымалогіі, адзначалі выключна семантычную сувязь назваў чароту і триснягу і дзеяслову плесці, скручваць, вязаць. Славянскае \*čertъ яны звязвалі са ст.-інд. *crtati* ‘звязвае, змацоўвае’ [7, 4, с. 80].

Ад лексемы **журавіны** ўтвораны 1 айконім (1 населены пункт): *Журавінка* (Дзярж.). З рускай назвай гэтай расліны **клюква** судносіца 1 айконім: *Клюкаўка* (Арш.). Беларускія этымолагі адзначаюць, што слова мае паўн.-слав. характеристар. Паморскіе значэнні *žuravina* ‘шчадаў’ ўказвае на разуменне слова ў сувязі са смакам і з лексемай *žur* ‘жур’ і ‘шчадаў’ [8, III, с. 248 – 249]. Трэба адзначаць, што руское слова *клюква* мае іншую этымалогію. Так, Э.Бернекер паравоўвае яе з сербахарвацкай *kљuk* ‘выціснуты вінаград’ і звязвае гэтае слова з гукапераймальным *клюк* – ад гука, які ўтвараеца пры выцісканні ягад. Іншыя ліцаць пачатковым значэнні ‘балотная ягада’ і паравоўваюць з ключавіна ‘балота’ [6, II, с. 257–258].

**4.** Аналіз сабранага фактычнага матэрыйялу паказаў, што сярод айконімаў, судносных з назвамі лясных травяністых раслін, найбольш пашираны найменні, утвораныя ад лексем **чарніцы** і **хмель**.

Лексема **чарніцы** мае некалькі значэнняў: 1) кустовая ягадная расліна сямейства бруснічных; 2) саладкаватыя чорна-сінія ягады гэтай расліны [5, V, с. 300]. Адназначна сказаць, якое са значэнняў стала ўтваральны асновай айконімаў, не ўяўляеца магчымым. Усяго намі адзначана 16 айконімаў, якія з'яўляюцца назвамі 26 населеных пунктаў: *Малая Чарніца* (Шум. да 1939), *Падчарніца* (Лаг.), *Чарніца* (Бабр., Смал. – 2, Смал. да 1973, Старадарож.), *Чарніца I* (Докши.), *Чарніца II* (Докши.), *Чарніцкі* (Смал.), *Чарніцы* (Арш., Брасл., Леп., Шум. да 1939), *Чарнічка I* (Докши.), *Чарнічка II* (Докши.), *Чарнічка III* (Докши.), *Чарнічка IV* (Докши.), *Чарнічкі* (Шарк.), *Чарнічнае* (Бяроз., Кобр.), *Чарнічная* (Кап.), *Чарнічны* (Гом. да 1955, Гор.), *Чарнічонкі* (Уш., Шум.). Найбольшая канцэнтрацыя гэтих найменняў у Віцебскай вобласці, адзінкавыя ўтварэнні адзначаны ў Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцях.

Намі адзначана 14 айконімаў (20 населеных пунктаў), судносных з лексемай **хмель**: *Хмелева* (Жаб.), *Хмелёўка* (Мін.), *Хмеліно* (Раг.), *Хмеліска* (Бераст.), *Хмелічча* (Малар., Сл. да 1967, Шч.), *Хмельнікі* (Міёр.), *Хмялёўшчына* (Докши.), *Хмялі* (Кам.), *Хмяльнік* (Беш., Гараф., Лун.), *Хмяльніца* (Брасл., Слон., Шум.), *Хмяльнова* (Глыб. да 1971), *Хмяльное* (Б.-Каш.), *Хмяляны* (Астэр.). Гэтыя найменні спарядычна прадстаўлены на тэрыторыі Беларусі. Сваім паходжаннем слова хмель звязана з Усходам: хмель для піваварэння ўпершыню выкарыстоўваець усходнія фіны і татарскія плямёны. Толькі з пачаткам перасялення народаў яго сталі выкарыстоўваць на заходзе [6, IV, с. 249–250]. Трэба заўважыць, што ў назвах *Хмелева*, *Хмельнікі* ўтваральны асновай маглі быць і антрапонімы *Хмялёў* і *Хмельнік* [1, с. 432].

Руская лексема **папоротник**, якой адпавядае беларуская **папараць**, у аснове 7 айконімаў (9 населеных пунктаў): *Папаратка* (Клім.), *Папараткі* (Краснап.), *Папаратна* (Віц.), *Папаратнае* (Браг. да 1962, Верхнядзв.), *Папаратная* (Касц.), *Папаратны* (Б.-Каш., Б.-Каш. да 1968), *Папарцішкі* (Брасл. да 1971). Гэта слова роднаснае ў індаеўрапейскіх мовах: літ. *papártis, papartys* ‘папараць’, лат. *paparde parkste* ‘папараць’, ст.-інд. *parnám* ‘крыло, пяро’. Аналігічная семантыка ў грэчаскай мове *πτεοις* ‘папараць’ <*πτεον* ‘крыло’ [8, VIII, с. 154]. Пераважная большасць назваў, судносных з гэтай лексемай, зна-

---

## Праблемы мовазнаўства, дыялекталогіі і мастацкай літаратуры

ходзіцца ў паўднёва-ўсходній частцы рэспублікі. Не адзначаны яны ў Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцях.

З лексемай **верас** суадносяцца 3 айконімы, якія з'яўляюцца назвамі 3 населеных пунктаў: *Верасава* (Навагр.), *Вераскі* (Барыс.), *Верасы* (Маст.). Як адзначаюць беларускія этымолагі, балтаславянскія формы слова ўказываюць не толькі на першапачатковое праславянскае \*versъ, але і на \*verzъ, \*verskъ, што можа сведчыць аб “праеўрапейскім” паходжанні слова [8, II, с. 85].

5. Пры аналізе фактычнага матэрыялу намі адзначана адзінкае ўтварэнне айконіма, суадноснага з назвай кветкавай агароднай расліны. Так, руская лексема **роза** ў аснове 2 айконімаў, якія з'яўляюцца назвамі 2 населеных пунктаў: *Розавы* (Карм. да 1962), *Розаўка* (Дзярж.). Ад беларускай назывы гэтай жа расліны – **ружа** – утвораны айконім *Ружаполь* (Астрап. да 1979).

Такім чынам, усяго намі было зафіксавана 268 айконімаў (380 населеных пунктаў), суадносных з назвамі травяністых раслін. Гэтыя найменні складаюць каля 25% ад агульнай колькасці айконімаў, суадносных з канкрэтнымі назвамі раслін. Сярод найменняў, суадносных з назвамі травяністых раслін, найбольш пашырана група айконімаў, суадносных з назвамі лугавых і палявых травяністых раслін, а таксама суадносных з назвамі сельскагаспадарчых травяністых раслін. Яны адпаведна складаюць каля 30% і 45% ад агульнай колькасці найменняў гэтай групы. Найбольшая колькасць назваў утворана ад лексем *крапіва*, *мурава*, *лапух*, *рэпа*, *гарох*, *жыста*, *каноплі*. Варта адзначыць, што айконімы, суадносныя з лексемамі *крапіва*, *мурава*, *лапух*, *каноплі*, сканцэнтраваны пераважна ў цэнтральнай і паўночнай частках Беларусі і толькі адзінкавы ўтварэнні сустракаюцца на поўдні рэспублікі. Назывы, утвораныя ад лексемы *рэпа*, у асноўным сканцэнтраваны ў Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай абласцях. Айконімы, суадносныя з лексемай *гарох*, не зафіксаваны ў Гродзенскай вобласці.

### ЛІТАРАТУРА

1. Бірыла, М.В. Беларуская антрапанімія. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі / М.В. Бірыла. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 504 с.
2. Жучкевіч, В.А. Краткі топоніміческій слоўтар Белоруссии / В.А. Жучкевіч. – Минск : Ізд-во БГУ, 1974. – 447 с.
3. Лемцюгова, В.П. Беларуская анамастыка: Лінгвістычны аналіз назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці / В.П. Лемцюгова. – Мінск : Навука і тэхніка, 1970. – 150 с.
4. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча : у 5 т. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – Т. 1–5. – 1986.
5. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / пад агульнай рэд. К.К. Атраховіча. – Мінск : Беларус. Сав. Энцыклапедыя, 1977. – Т. 1–5. – 1984.
6. Фасмер, М. Этимологіческий слоўтар русскага языка : в 4 т. / М. Фасмер. – М., 1964. – Т. 1–4. – 1973.
7. Этимологіческий слоўтар славянскіх языкоў / под ред. О.Н. Трубачёва. – М., 1974 – Вып. 1–28. – 2001.
8. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. – Мінск, 1978. – Т. 1–8. – 1993.
9. Яшкін, І.Я. Беларускія геаграфічныя назывы. Тапаграфія. Гідралогія / І.Я. Яшкін. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 256 с.

### TOPONYMS OF BELARUS, CORRELATED WITH THE NAMES OF HERBACEOUS PLANTS

N. RADIVANOVSKAYA

*Toponyms of Belarus, correlated with the names of herbaceous plants are consider.*